



Flashcardo.com

これらの印刷可能なフラッシュカードがあなたのお役に立てば幸いです。さらに多くのフラッシュカード製品を見つけるには、当社のウェブサイト www.flashcardo.com/ja にアクセスしてください。Flashcardo.com では、オンラインフラッシュカード、間隔反復フラッシュカード、動画フラッシュカードなど、さまざまな教材を提供しています。すべて無料で、世界中の学習者がすぐに利用できます。

著作権、ライセンスに関する注意

このPDFは著作権法により保護されており、すべての権利は留保されています。このPDFは自由に他の人と共有できます。ただし、このPDFやその内容を販売することはできません。ご質問がある場合は、www.flashcardo.com/ja からご連絡ください。ありがとうございます。

免責事項

このPDFは「現状のまま」で提供されており、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、権利非侵害に関する保証を含め、いかなる保証も行いません。いかなる場合においても、著者または著作権者は、契約、不法行為、その他の行為に基づくかを問わず、このPDFまたはその使用、その他の取引に関連して生じる請求、損害、その他の責任について責任を負いません。

著作権 © 2025 Flashcardo.com. すべての権利を保有

両面印刷

これらのフラッシュカードは両面印刷用に作成されていることにご注意ください。プリンターが両面印刷に対応していない場合は、片面用のフラッシュカードPDFをダウンロードして印刷してください。

私

あなた

彼

彼女
彼女

それ

私達

あなた達

彼ら

何

誰

どこ

なぜ

どのように

どれ

いつ

そして

もし

本当に

でも

だから

ではない

ён
ён - jon

ты
ты - ty

я
я - ja

мы
мы - my

яно
яно́ - janó

яна
яна́ - janá

што
што - što

яны
яны́ - janý

вы
вы - vy

чаму
чаму́ - čamú

дзе
дзе - dzie

хто
хто - chto

калі
калі́ - kalí

які
які́ - jakí

як
як - jak

сапраўды
сапраўды́ - sapraǔdý

калі
калі́ - kalí

тады
тады́ - tadý

не
не - nie

таму што
таму́ што - tamú što

але
алé - alié

これ

これが必要です

これはいくらですか？

あれ

全て

又は

と

知る

知っています

知りません

考える

来る

置く

取る

見つける

聞く

働く

話す

与える
物

好む

助ける

Колькі гэта каштуе?
Колькі гэта каштуе? - Kólkі héta kaštúje?

Мне гэта трэба
Мне гэта трэба - Mnie héta tréba

гэты
гэты - héty

або
або - abó

усе
усе - usié

той
той - toj

Я ведаю
Я ведаю - Ja viédaju

ведаць
ведаць - viédać

i
i - i

прыходзіць
прыходзіць - prychódzić

думаць
думаць - dúmać

Я не ведаю
Я не ведаю - Ja nie viédaju

знайсці
знайсці - znajscí

браць
браць - bráć

пакласці
пакласці - pakláscí

гаварыць
гаварыць - havarýć

працаваць
працаваць - pracaváć

слухаць
слухаць - slúchać

дапамагаць
дапамагаць - dapamaháć

падабацца
падабацца - padabáccca

даваць
даваць - daváć

愛する

電話する

待つ

あなたが好きです

これは好きではありません

私のことが好きですか？

愛しています

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

чакаць
чакáць - čakác

званіць
званіць - zvaníc

кахаць
кахáць - kachác

Ты мяне кахаеш?
Ты мяне кaхáеш? - Ty mianié kacháješ?

Мне гэта не падабаецца
Мне гэта не падаба́ецца - Mnie hэта nie padabájecca

Ты мне падабаешся
Ты мне падаба́ешся - Ty mnie padabáješsia

адзін
адзі́н - adzín

нуль
нуль - nul

Я цябе кахаю
Я цябе кaхáю - Ja ciabié kacháju

чатыры
чаты́ры - čatýry

тры
тры - try

два
два - dva

сем
сем - siem

шэсць
шэсць - šeść

пяць
пяць - riać

дзёсяць
дзё́сяць - dziésiać

дзевяць
дзе́вяць - dziéviać

восем
во́сем - vósiem

трынаццаць
трына́ццаць - trynáccać

дванаццаць
двана́ццаць - dvanáccać

адзінаццаць
адзіна́ццаць - adzináccać

14

15

16

17

18

19

20

新しい

古い

少ない

多い

いくら？

いくつですか？

間違った

正しい

悪い

良い

嬉しい

短い

長い

小さい

шаснаццаць
шасна́ццаць - šasnáccaś

пятнаццаць
пятна́ццаць - piatnáccaś

чатырнаццаць
чатырна́ццаць - čatyrnáccaś

дзевятнаццаць
дзевятна́ццаць - dzieviatnáccaś

васямнаццаць
васямна́ццаць - vasiamnáccaś

сямнаццаць
сямна́ццаць - siamnáccaś

стары
стары́ - starý

новы
но́вы - nóvy

дваццаць
два́ццаць - dváccaś

колькі?
ко́лькі? - kółki?

шмат
шмат - šmat

мала
ма́ла - mála

правільны
пра́вільны - praviľny

няправільны
няпра́вільны - niapráviľny

колькі?
ко́лькі? - kółki?

шчаслівы
шчаслі́вы - ščaslívy

добры
до́бры - dóbry

дрэнны
дрэ́нны - drénny

маленькі
мале́нькі - maliéńki

доўгі
доў́гі - dóŭhi

кароткі
каро́ткі - karótki

大きな

あそこ

ここ

右

左

美しい

若い

年寄り

こんにちは

行って来ます

はい

気を付けて

気にしないで

もちろん

今日は

やあ

またね

さようなら

すみません

ごめんなさい

ありがとうございます

тут
тут - tut

там
там - tam

вялікі
вялікі - vialíki

прыгожы
прыгожы - pryhóžy

левы
лёвы - líévy

правы
пра́вы - právy

прывітанне
прывіта́нне - pryvitánnie

стары
стары́ - starý

малады
малады́ - maladý

беражы сябе
беражы́ сябе́ - bieražý siabié

добра
до́бра - dóbra

убачымся
уба́чымся - ubáčymsia

добры дзень
до́бры дзень - dóbry dzień

канешне
кане́шне - kaniéšnie

не хвалюйся
не хвалю́йся - nie chvaliújsia

да пабачэння
да паба́чэння - da pabačénnia

пакуль
паку́ль - rakúl

вітаю
віта́ю - vitáju

дзякуй
дзя́куй - dziákuj

выбачай
выба́чай - vybačáj

даруйце
дару́йце - darújcie

お願いします

これが欲しいです

今

午後

午前

夜

朝

夕方

正午

真夜中

時

分

秒

日

週

月
日付

年

時間

日付

一昨日

昨日

цяпер
цяпéр - ciápiér

Я хачу гэта
Я хачú гэта - ja chačú héta

калі ласка
калі лáска - kalí láska

ноч
ноч - poč

раніца
ráніца - ránica

поўдзень
пóўдзень - róўdzień

дзень
дзeнь - dzień

вечар
véчар - viéčar

раніца
ráніца - ránica

хвіліна
хвіліна - chvilína

гадзіна
гадзіна - hadzína

поўнач
пóўнач - róўnač

тыдзень
ты́дзень - týdzień

дзень
дзeнь - dzień

секунда
секúнда - siekúnda

час
час - čas

год
год - hod

месяц
мéсяц - miésiac

учора
учóра - učóra

пазаўчора
пазаўчóра - pazaučóra

дата
дáта - dáta

今日

明日

明後日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

明日は土曜日です

生活

女

男

愛

彼氏

彼女
僕の彼女

友達

キス

セックス

子供

паслязаўтра
паслязаўтра - pasliazáŭtra

заўтра
заўтра - záŭtra

сёння
сёння - siónnia

F
серада
серада - sieradá

M
аўторак
аўторак - aŭtórak

M
панядзелак
панядзелак - paniadziélak

F
субота
субота - subóta

F
пятніца
пятніца - piátnica

M
чацвер
чацвер - čacvier

N
жыццё
жыццё - žycció

Заўтра субота
Заўтра субота - Záŭtra subóta

F
нядзеля
нядзеля - niadziélia

N
каханне
каханне - kachánnie

M
чалавек
чалавек - čalaviék

F
жанчына
жанчына - žančýna

M
сябар
сябар - siábar

F
сяброўка
сяброўка - siabróŭka

M
хлопец
хлопец - chlópiec

N
дзіця
дзіця - dziciá

M
сэкс
сэкс - seks

M
пацалунак
пацалунак - pacalúnak

赤ちゃん

女の子

男の子

ママ

パパ

母

父

両親

息子

娘

妹

弟

姉

兄

立つ

座る

横になる

閉める

開く

負ける

勝つ

M
хлопчык
хло́пчык - chlópčyk

F
дзяўчынка
дзяўчы́нка - dziaŭčynka

N
дзіцятка
дзіця́тка - dziciátka

F
маці
ма́ці - máci

M
тата
та́та - táta

F
мама
ма́ма - máma

M
сын
сын - syn

PL
бацькі
бацькі́ - baćki

M
бацька
ба́цька - báčka

M
малодшы брат
мало́дшы брат - malódšy brat

F
малодшая сястра
мало́дшая сястра́ - malódšaja
siastrá

F
дачка
дачка́ - dačka

стаяць
стая́ць - stajác

M
старэйшы брат
старэйшы брат - staréjšy brat

F
старэйшая сястра
старэйшая сястра́ - staréjšaja
siastrá

зачыніць
зачыні́ць - začynić

ляжаць
ляжа́ць - liažác

сядзець
сядзе́ць - siadziéc

перамагаць
перамага́ць - pieramahác

прайграць
прайгра́ць - prajhrác

адчыніць
адчыні́ць - adčynić

死ぬ

生きる

つける

消す

殺す

怪我をする

触る

見る

飲む
飲み物

食べる

歩く

会う

賭ける

キスする

従う

結婚する

答える

質問する

質問

会社

ビジネス

уключыць
уключыць - uključyć

жыць
жыць - žyć

паміраць
паміраць - pamiráć

параніць
параніць - paránić

забіваць
забіваць - zabíváć

выключыць
выключыць - výključyć

піць
піць - ríć

глядзець
глядзець - hliadzić

кранаць
кранаць - kranáć

сустракаць
сустракаць - sustrakáć

хадзіць
хадзіць - chadzić

есці
есці - jěsci

прытрымлівацца
прытрымлівацца - prytrymlivacca

цалаваць
цалаваць - calaváć

рабіць стаўку
рабіць стаўку - rabić stáŭku

пытаць
пытаць - pytáć

адказваць
адказваць - adkázvać

ажаніцца
ажаніцца - ažanǐcca

М
бізнес
бізнес - bíznes

Ў
кампанія
кампанія - kampánija

Н
пытанне
пытанне - pytánne

仕事

お金

電話

オフィス

医者

病院

看護婦

警察官

大統領

白

黒

赤

青

緑

黄色

遅い

速い

面白い

不公平な

公平な

難しい

М
тэлефон
тэлефён - telefón

PL
грошы
gróшы - hróšy

F
праца
práца - práca

F
бальніца
bальníца - balníca

М
урач
uráč - uráč

М
офіс
óфіс - ófis

М
прэзідэнт
прэзідэнт - prezident

М
паліцэйскі
паліцэйскі - palicéjski

F
медсястра
медсястра - miedsiastrá

чырвоны
чырвóны - čyrvóny

чорны
чóрны - čórny

белы
béлы - biély

жоўты
жóўты - žóuty

зялёны
зялёны - zialióny

сіні
cíні - síní

смешны
смéшны - smiéšny

хуткі
хўткі - chútki

павольны
павóльны - pavólny

складаны
складáны - skladány

справядлівы
справядлівы - spraviadlívy

несправядлівы
несправядлівы - niespraviadlívy

簡単な

これは難しいです

豊富な

貧しい

強い

弱い

安心な

疲れた

誇り高い

満腹

病気の

健康的な

怒り

低い

高い
物

まっすぐな

ごと

いつも

実は

再度

既に

багаты
бага́ты - baháty

Гэта складана
Гэ́та скла́дана - Héta skladána

просты
прóсты - prósty

слабы
сла́бы - sláby

моцны
мо́цны - mócny

бедны
бе́дны - biédny

горды
го́рды - hórды

стомлены
сто́млены - stómlieny

бяспечны
бяспéчны - biaspiéčny

здаровы
здаро́вы - zdaróvy

хворы
хво́ры - chvóry

сыты
сы́ты - sýty

высокі
высо́кі - vysóki

нізкі
нізкі - nízki

злы
злы - zly

заўсёды
заўсе́ды - zaŭsiódy

кожны
ко́жны - kóžny

прамы
прамы́ - pramý

ужо
ужо́ - užó

зноў
зноў - znoŭ

насамрэч
наса́мрэч - nasámreč

よりも少ない

ほとんど

もっと

もっと欲しいです

何もない

とっても

動物

豚

牛

馬

犬

羊

猿

猫

熊

鶏

鴨

蝶

蜂

魚
動物

蜘蛛

больш
бóльш - bóľš

самы
сáмы - sámy

менш
менш - mienš

вельмі
véľmí - viéľmí

ніхто
ніхтó - nıchtó

Я хачу больш
Я хачў больш - Ја chaćú boľš

Ф
карова
карóва - karóva

Ф
свіння
свінн́я - svinníá

Ф
жывёліна
жывё́ліна - žyvióľina

Ф
авечка
авéчка - aviéčka

М
сабака
сабáка - sabáka

М
конь
конь - koń

М
мядзведзь
мядзвéдзь - miadzviédź

М
КОТ
кот - kot

Ф
малпа
мáлпа - málpa

М
матыль
матýль - matýľ

Ф
качка
káчка - káčka

Ф
курыца
кúрыца - kúryca

М
павук
павúк - pavúk

Ф
рыба
ры́ба - rýba

Ф
пчала
пчалá - pčalá

へビ

外

中

遠い

近い

下

上

横

前

後ろ

甘い

酸っぱい

風変わりな

柔らかい

固い

可愛い

愚かな

狂った

忙しい

背が高い

背が低い

унутры
унутры - unutrý

звонку
звóнку - zvónku

Змяя
змяя - zmiájá

пад
пад - pad

блізка
блізка - blízka

далёка
далёка - dalióka

пярэдні
пярэдні - piarédni

побач
пóбач - róbač

над
над - nad

кіслы
кіслы - kísly

салодкі
салóдкі - salódkí

задні
зáдні - zádni

цвёрды
цвёрды - cviórdy

мяккі
мяккі - miákki

дзіўны
дзіўны - dzíŭny

шалёны
шалёны - šalióny

дурны
дурны - durný

мілы
мілы - míly

нізкі
нізкі - nízki

высокі
высóкі - vysóki

заняты
заняты - zaniáty

心配している

驚いた

かっこいい

行儀のよい

意地悪い

賢い

寒い

暑い

頭部

鼻

髪の毛

口

耳

目

手

足

心臓

脳

引く
扉

押す
扉

押す
ボタン

круты
круты - krutý

здзіўлены
здзіўлены - zdziўleny

занепакоены
занепакоены - zaniepakojeny

разумны
разумны - razumny

злы
злы - zly

добра выхаваны
добра выхаваны - dobra vychavany

F
галава
галава - halava

гарачы
гарачы - haracy

халодны
халодны - chaldny

M
рот
рот - rot

PL
валасы
валасы - valasy

M
нос
нос - nos

F
рука
рука - ruká

N
вока
вока - voka

N
вуха
вуха - vucha

M
мозг
мозг - mozh

N
сэрца
сэрца - serca

F
ступня
ступня - stupniá

націскаць
націскаць - naciskác

штурхаць
штурхаць - štúrchać

цягнуць
цягнуць - ciahnúć

叩く

キャッチする

戦う

投げる

走る

読む

書く

修正する

数える

切る

売る

買う

支払う

勉強する

夢をみる

寝る

遊ぶ

祝う

休憩する

楽しむ

掃除する

біцца
біцца - bícca

лавіць
лавіць - lavíc

біць
біць - bíć

чытаць
чытаць - čytác

бегчы
бегчы - biéhčy

кідаць
кідаць - kidać

лічыць
лічыць - ličýć

правіць
правіць - právíc

пісаць
пісаць - písác

купляць
купляць - kupliác

прадаваць
прадаваць - pradavác

рэзаць
рэзаць - rézac

марыць
марыць - máryć

вучыцца
вучыцца - vučýcca

плаціць
плаціць - placíć

святкаваць
святкаваць - sviatkavác

гуляць
гуляць - huliác

спаць
спаць - spác

чысціць
чысціць - čýscić

атрымліваць асалоду
атрымліваць асалоду - atrýmlivać
asalódu

адпачываць
адпачываць - adpačyvác

学校

家屋

ドア

夫

妻

結婚式

人

車

家

都市

数字

21

22

26

30

31

33

37

40

41

44

PL
дзверы
дзвэры - dzviéry

M
дом
дом - dom

F
школа
шкóла - škóla

N
вясelle
вясéлле - viasiéllie

F
жонка
жóнка - žonka

M
муж
муж - muž

M
дом
дом - dom

M
аўтамабиль
аўтамабíль - aŭtamabíľ

M
чалавек
чалавéк - čalaviék

дваццаць адзін
двáццаць адзín - dváccać adzín

F
лічба
лічба - líčba

M
горад
гóрад - hórada

трыццаць
тры́ццаць - trýccać

дваццаць шэсць
двáццаць шэсць - dváccać šesć

дваццаць два
двáццаць два - dváccać dva

трыццаць сем
тры́ццаць сем - trýccać siem

трыццаць тры
тры́ццаць тры - trýccać try

трыццаць адзін
тры́ццаць адзín - trýccać adzín

сорак чатыры
сóрак чаты́ры - sórak čatýry

сорак адзін
сóрак адзín - sórak adzín

сорак
сóрак - sórak

48

50

51

55

59

60

61

62

66

70

71

73

77

80

81

84

88

90

91

95

99

пяцьдзясят адзін
пяцьдзясят адзін - pięćdziesiąt
adzin

пяцьдзясят
пяцьдзясят - pięćdziesiąt

сорак восем
сорак восем - sороk wósiem

шэсцьдзясят
шэсцьдзясят - sześćdziesiąt

пяцьдзясят дзевяць
пяцьдзясят дзевяць - pięćdziesiąt
dziéwiac

пяцьдзясят пяць
пяцьдзясят пяць - pięćdziesiąt pięć

шэсцьдзясят шэсць
шэсцьдзясят шэсць - sześćdziesiąt
sześć

шэсцьдзясят два
шэсцьдзясят два - sześćdziesiąt dwa

шэсцьдзясят адзін
шэсцьдзясят адзін - sześćdziesiąt
adzin

семдзесят тры
семдзесят тры - siemdziesiąt trzy

семдзесят адзін
семдзесят адзін - siemdziesiąt
adzin

семдзесят
семдзесят - siemdziesiąt

восемдзесят адзін
восемдзесят адзін - wósiemdziesiąt
adzin

восемдзесят
восемдзесят - wósiemdziesiąt

семдзесят сем
семдзесят сем - siemdziesiąt siem

дзевяноста
дзевяноста - dziewiąta

восемдзесят восем
восемдзесят восем - wósiemdziesiąt
wósiem

восемдзесят чатыры
восемдзесят чатыры -
wósiemdziesiąt cztery

дзевяноста дзевяць
дзевяноста дзевяць - dziewiąta
dziéwiac

дзевяноста пяць
дзевяноста пяць - dziewiąta pięć

дзевяноста адзін
дзевяноста адзін - dziewiąta
adzin

100

1000

10.000

100.000

1.000.000

私の犬

あなたの猫

彼女のドレス

彼の車

そのボール

私たちの家

あなたのチーム

彼らの会社

みんな

一緒に

他人

関係ない

乾杯

楽しんで

賛成です

ようこそ

дзэсяць тысяч
дзэ́сяць ты́сяч - dziésiać tysiać

адна тысяча
адна́ тысяча - adná tysiača

СТО
сто - sto

мой сабака
мой саба́ка - moj sabáka

адзін мільён
адзін мільён - adzín miljón

СТО ТЫСЯЧ
сто ты́сяч - sto tysiać

яго машына
яго́ машы́на - jahó mašýna

яе сукенка
яе́ сукен́ка - jajé sukiénka

ТВОЙ КОТ
твой кот - tvoj kot

ваша каманда
ва́ша камáнда - váša kamánda

наш дом
наш дом - naš dom

яго мяч
яго́ мяч - jahó miač

разам
ра́зам - rázam

усе
усе́ - usié

іх кампанія
іх кампа́нія - ich kampánija

ваша здароўе
ва́ша здаро́ўе - váša zdaróŭje

не важна
не ва́жна - nie vážna

іншае
і́ншае - ínšaje

вітаем
віта́ем - vitájem

я згодзен
я зго́дзен - ja zhódzien

расслабся
рассла́бся - rasslábsia

大丈夫

右に曲がる

左に曲がる

真っすぐ行く

一緒においで

卵

チーズ

牛乳

魚
食べ物

肉

野菜

果物

骨
食べ物

油

パン

砂糖

チョコレート

キャンディー

ケーキ

飲み物

水

павярні налева

павярні налёва - raviarní naliéva

павярні направа

павярні напра́ва - raviarní napráva

не хвалюйся

не хвалі́ўся - nie chvaliújsia

N

яйка

яйка - jájka

Хадзем са мной

Хадзе́м са мной - CHadziém sa mnoj

ідзі прама

ідзі пра́ма - idzí práma

F

рыба

ры́ба - rýba

N

малако

малако́ - malakó

M

сыр

сыр - syr

F

садавіна

садаві́на - sadavína

F

гародніна

гаро́дніна - haródnina

N

мяса

мя́са - miása

M

хлеб

хлеб - chlieb

M

алей

але́й - aliéj

F

костка

ко́стка - kóstka

F

цукерка

цуке́рка - cukiérka

M

шакалад

шакала́д - šakalád

M

цукар

цу́кар - cúkar

F

вада

вада́ - vadá

M

напой

напо́й - parój

M

торт

торт - tort

ソーダ

コーヒー

お茶

ビール

ワイン

サラダ

スープ

デザート

朝食

ランチ

ディナー

ピザ

バス

列車

駅

バス停

飛行機

船

トラック

自転車

バイク

F
гарбата
garbáta - harbáta

F
кава
káva - káva

F
газіроўка
gaziróŭka - haziróŭka

F
салата
saláta - saláta

N
віно
vínó - vinó

N
піва
píva - ríva

M
сняданак
snyadának - sniadának

M
дэсэрт
déséрт - desiért

M
суп
cуп - sup

F
піца
píца - ríca

F
вячэра
viačéra - viačéra

M
абед
abéd - abiéđ

F
чыгуначная станцыя
čyhúnachnaja stáncŭja

M
цягнік
ciahník - ciahník

M
аўтобус
aŭtóbŭs - aŭtóbŭs

M
карабель
karabél - karabiél

M
самалёт
samalét - samaliót

M
аўтобусны прыпынак
aŭtóbŭsny pryphínak - aŭtóbŭsny
prŭrŭnak

M
матацыкл
matacykl - matacykl

M
ровар
róvar - róvar

M
грузавік
hruzavík - hruzavík

タクシー

信号
交通

駐車場

道路

衣類

靴

コート

セーター

シャツ

ジャケット

スーツ

ズボン

ドレス

Tシャツ

靴下

ブラジャー

パンツ

眼鏡

ハンドバッグ

財布
大きい

財布
小さい

F
аўтастаянка
аўтастаянка - aŭtastajánka

M
святлафор
святлафóр - sviatlafór

N
таксі
таксі - taksí

M
абутак
абўтак - abútak

N
адзенне
адзё́нне - adziénnie

F
дарога
дарóга - daróha

F
кашуля
кашў́ля - kašúlia

M
швэдар
швэ́дар - švédar

N
паліто
палі́то - palitó

PL
штаны
штаны́ - štaný

M
касцюм
касцё́м - kasciúm

F
куртка
ку́ртка - kúrtka

F
шкарпэтка
шкарпэ́тка - škarpétka

F
футболка
футбо́лка - futbólka

F
сукенка
сукё́нка - sukiénka

PL
акуляры
акуля́ры - akuliáry

PL
трусы
трусы́ - trusy

M
бюстгальтар
бюстга́льтар - biustháitar

M
кашалёк
кашалё́к - kašaliók

M
гаманец
гамане́ц - hamaniéc

F
сумачка
сумачка́ - súmačka

指輪

帽子

腕時計

ポケット

名前はなんですか？

私の名前はデイビッドです

22歳です

元気ですか？

大丈夫ですか？

トイレはどこですか？

恋しいです

春

夏

秋

冬

一月

二月

三月

四月

五月

六月

М
гадзіннік
гадзіннік - hadzinnik

М
капялюш
капялюш - kapaliuś

М
пярсцёнак
пярсцёнак - piarscionak

Мяне завуць Дэвід
Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć
Dévid

Як цябе завуць?
Як цябе завуць? - Jak ciabié zavúć?

Ф
кішэнь
кішэнь - kiśeń

Ты ў парадку?
Ты ў парадку? - Ty ў parádku?

Як маешся?
Як маешся? - Jak mǎjeśsia?

Мне дваццаць два гады
Мне дваццаць два гады - Mnie
dváccać dva hadý

Ф
вясна
вясна́ - viasná

Я сумую па табе
Я сумую па табе - Ja sumúju pa
tabié

Дзе туалет?
Дзе туалет? - DZie tualiét?

Ф
зіма
зіма́ - zimá

Ф
восень
во́сень - vósień

Н
лета
ле́та - liéta

М
сакавік
сакаві́к - sakavík

М
люты
лю́ты - liúty

М
студзень
студзе́нь - stúdzień

М
чэрвень
чэ́рвень - červień

М
май
ма́й - maj

М
красавік
красаві́к - krasavík

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

買い物

請求書

マーケット

スーパーマーケット

建物

アパート

大学

農場

教会

レストラン

バー

スポーツジム

公園

トイレ
公共

地図

М
верасень
véрасень - viérasień

М
жнівень
жнівень - žnívień

М
ліпень
ліпень - lípień

М
снежань
снёжань - sniéžań

М
лістапад
лістапад - listapád

М
кастрычнік
кастрычнік - kastrýčnik

М
рынак
рынак - rýnak

М
рахунак
рахунак - rachúnak

PL
пакупкі
пакўпкі - rakúpki

F
кватэра
кватэра - kvatéra

М
будынак
будынак - budýnak

М
супермаркет
супермáркет - supiermárkiet

F
царква
царквá - carkvá

F
ферма
фэрма - fiérma

М
універсітэт
універсітэт - univiersitét

F
трэнажорная зала
трэнажорная зáла - trenażórnaja zála

М
бар
бар - bar

М
рэстаран
рэстарáн - restarán

F
карта
káрта - kárta

М
туалет
туалёт - tualiét

М
парк
парк - park

救急車

警察

銃

消防組

国

郊外

村

健康

薬

事故

患者

手術

錠剤

熱

風邪

傷口

予約
ビジネス

咳

首

尻

肩

М
пісталет
пісталёт - pistaliét

Ғ
паліцыя
паліцыя - palıcyja

Ғ
хуткая дапамога
хўтка́я дапамо́га - chútkaja
daramóha

М
прыгарад
пры́гарад - prýharad

Ғ
краіна
краі́на - kraińa

PL
пажарныя
пажа́рныя - pažárníja

Ғ
медыцына
меды́цына - miedycýna

N
здароўе
здара́ўе - zdaróŭje

Ғ
вёска
вёска́ - víoska

Ғ
аперацыя
апера́цыя - apierácyja

М
пацыент
пацые́нт - pacyjént

Ғ
аварыя
ава́рыя - aváryja

Ғ
прастуда
прасту́да - prastúda

Ғ
гарачка
гара́чка - haráčka

Ғ
таблетка
табле́тка - tabliétka

М
кашаль
каша́ль - kášaľ

М
прыём
прые́м - prujóm

Ғ
рана
ра́на - rána

N
плячо
плячо́ - pliačó

Ғ
ду́па
ду́па - dúpa

Ғ
шыя
шы́я - šýja

膝

脚

腕

腹

胸

背中

歯

舌

唇

指

つま先

胃

肺

肝臓

神経

腎臓

腸

色

橙

灰色

茶色

F
рука
рукá - ruká

F
нага
нагá - nahá

N
калена
калéна - kaliéna

F
спіна
спіна - spína

PL
грудзі
грúдзі - hrúdzi

M
жывот
жывóт - žyvót

F
губа
губá - hubá

M
язык
язы́к - jazúk

M
зуб
зуб - zub

M
страўнік
страўнік - stráŭnik

M
палец нагі
пáлец нагі - ráliec nahí

M
палец
пáлец - ráliec

M
нерв
нерв - nierv

F
печань
пéчань - riécaŋ

N
лёгкае
лёгкае - lióhkaje

M
колер
колер - kólier

M
кішэчнік
кішэчнік - kišéčnik

F
нырка
нЫрка - nŭrka

карычневы
кары́чневы - karŭčnievy

шэры
шэ́ры - šéry

аранжавы
арáнжавы - aránžavy

桃色

つまらない

重い

軽い

寂しい

腹ペコ

渴く

悲しい

急な

平らな

丸い

角ばった

狭い

幅広い

深い

浅い

広い

北

東

南

西

цяжкі
ця́жкі - ciážíki

нудны
ну́дны - núdny

ружовы
ружо́вы - ružóvy

галодны
гало́дны - halódny

самотны
само́тны - samótny

лёгкі
лё́гкі - lióhki

круты
круты́ - krutý

сумны
су́мны - súmny

які хоча піць
які́ хо́ча піць - jakí chóča pić

квадратны
квадра́тны - kvadrátny

круглы
кру́глы - krúhly

плоскі
пло́скі - plóski

глыбокі
глыбо́кі - hlybóki

шырокі
шыро́кі - šyróki

вузкі
ву́зкі - vúzki

поўнач
поў́нач - róŋnač

велізарны
веліза́рны - vielizárny

мелкі
ме́лкі - miélki

захад
за́хад - záhad

поўдзень
поў́дзень - róŋdzień

усход
усхо́д - uschód

汚い

きれい

満タン

空っぽ

高い
値段

安い

暗い

明るい

セクシー

怠惰な

勇敢な

寛大な

ハンサム

醜い

ばかばかしい

フレンドリーな

有罪な

目が見えない

酔っぱらっている

濡れた

乾いた

поўны
пóўны - róўny

чысты
чы́сты - čýsty

брудны
брúдны - brúdný

танны
та́нны - tánný

дарагі
дарагі́ - darahí

пусты
пусты́ - pustý

сэксуальны
сэксуа́льны - seksuálny

светлы
све́тлы - sviétly

цёмны
це́мны - ciómný

шчодры
шчо́дры - ščódry

смелы
сме́лы - smiély

лянівы
ляні́вы - lianívy

дурны
дурны́ - durný

брыдкі
бры́дкі - brýdkí

прыгожы
прыго́жы - pryhóžy

сляпы
сляпы́ - sliapý

вінаваты
вінава́ты - vinaváty

прыязны
прыя́зны - prujázny

сухі
сухі́ - suchí

мокры
мо́кры - mókry

п'яны
п'я́ны - p'jány

暖かい

うるさい

静かな

静か

キッチン

バスルーム

リビング

寝室

庭

車庫

壁

地下室

トイレ
家

階段

屋根

窓

ナイフ

カップ
飲み物

グラス

皿

コップ

ціхі
ціхі - cíchi

гучны
гучны - húčny

цёплы
цёплы - ciórly

F
ванная
в́анная - vánpaja

F
кухня
кúхня - kúchnia

F
бяшумны
бяшúмны - biasšúmny

M
сад
сад - sad

F
спальня
спáльня - spráľnia

F
гасцёўня
гасцёўня - hascióŭnia

M
падвал
падв́ал - padvál

F
сцяна
сця́на - scianá

M
гараж
гара́ж - haráž

M
дах
дах - dach

F
лесвіца
лэ́свіца - liésvica

M
туалет
туалéт - tualiét

M
кубак
кúбак - kúbak

M
нож
нож - pož

N
акно
акно́ - aknó

F
шклянка
шкля́нка - škliánka

F
талерка
талэ́рка - taliérka

F
шклянка
шкля́нка - škliánka

ゴミ箱

ボウル

テレビセット

机

ベッド

鏡

シャワー

ソファ

写真

時計

テーブル

椅子

スイミングプール
庭

呼び鈴

隣人

失敗する

選ぶ

撃つ

投票する

落ちる

守る

М
тэлевiзар
тэлевiзар - telievizar

F
мiска
мiска - miska

М
смеццевы бак
смеццевы бак - smieccievy bak

N
люстэрка
люстэрка - liustérka

М
ложак
лóжак - lóžak

М
пiсьмовы стол
пiсьмóвы стол - písmóvy stol

F
карціна
карціна - karcína

F
канапа
канáпа - kanápa

М
душ
душ - duš

N
крэсла
крéсла - krésła

М
стол
стол - stol

М
гадзiннiк
гадзiннiк - hadzinnik

М
сусед
сусéd - susiéd

М
званок
званóк - zvanók

М
басейн
басéйн - basiéjn

страляць
страляць - straliác

выбiраць
выбiраць - vybirác

пацярпець няўдачу
пацярпéць няўдáчу - paciarpieć
niaŭdáču

абараняць
абараняць - abaraniác

падаць
пáдаць - rádać

галасаваць
галасавáць - halasavác

攻撃する

盗む

焼く

救う

吸う

飛ぶ

運ぶ

唾を吐く

蹴る

噛む

息をする

匂いを嗅ぐ

泣く

歌う

笑顔になる

笑う

成長する

収縮する

喧嘩する

脅す

分け合う

гарэць
haréć - haréć

красці
krásćí - krásćí

атакаваць
atakaváć - atakaváć

лятаць
liatáć - liatáć

паліць
palíć - palíć

ратаваць
rataváć - rataváć

біць
bíć - bíć

пляваць
plíaváć - plíaváć

несці
néscí - niéscí

нюхаць
niúchać - niúchać

дыхаць
dýchać - dýchać

кусаць
kusáć - kusáć

усміхацца
usmíhácca - usmíhácca

спяваць
spíaváć - spíaváć

плакаць
plákać - plákać

сціскацца
scískácca - scískácca

расці
rascí - rascí

смяяцца
smíajácca - smíajácca

дзяліць
dziálíć - dziálíć

пагражаць
pahražáć - pahražáć

спрачацца
spráčacca - spráčacca

食べさせる

隠す

警告する

泳ぐ

跳ぶ

転がる

持ち上げる

掘る

コピーする
コンピューター

届ける

探す

練習する

旅行する

塗る

シャワーを浴びる

開ける

鍵をかける

洗う

祈る

料理する

本

папярэджваць
папярэджваць - papiarédžvać

хаваць
хавáць - chaváć

карміць
карміць - karmić

каціць
каціць - kacić

скакаць
скака́ць - skakáć

плаваць
пла́ваць - plávać

капіяваць
капіява́ць - kapijaváć

капаць
капа́ць - karáć

паднімаць
падні́маць - padnimáć

практыкаваць
практыкава́ць - praktykaváć

шукаць
шукáць - šukáć

дастаўляць
дастаўля́ць - dastaŭliáć

прымаць душ
прыма́ць душ - prymáć duš

фарбаваць
фарбавáць - farbaváć

падарожнічаць
падаро́жнічаць - padaróžničać

мыць
мы́ць - mýć

замыкаць
замыка́ць - zamykáć

адкрываць
адкрывáць - adkryváć

**Ф
кніга**
кні́га - kníha

гатаваць
гатава́ць - hataváć

маліцца
малі́цца - malícça

図書館

宿題

試験

レッスン

科学

歴史

美術

英語

フランス語

ペン

鉛筆

3%

第一

第二

第三

第四

結果

正四角形

円
幾何学

面積

研究

М
экзамен
экза́мен - ekzámien

Ф
дамашняя работа
дама́шняя рабо́та - damášniaja
rabóta

Ф
бібліятэка
бібліятэ́ка - biblijátéka

Ф
гісторыя
гісто́рыя - históryja

Ф
навука
наву́ка - navúka

М
урок
уро́к - urók

Ф
французская мова
францу́зская мо́ва - francúzska
móva

Ф
англійская мова
англі́йская мо́ва - anhlíjskaja
móva

Н
мастацтва
маста́цтва - mastáctva

тры працэнт
тры праце́нты - try pracénty

М
аловак
ало́вак - alóvak

Ф
ручка
ру́чка - rúčka

трэці
трэ́ці - tréci

другі
другі́ - druhi

першы
пе́ршы - piéršy

М
квадрат
квадра́т - kvadrát

М
вынік
вы́нік - výnik

чацвёрты
чацве́рты - časviórty

Н
даследаванне
дасле́даванне - dasliédavannie

Ф
плошча
пло́шча - plóšča

М
круг
круг - kruh

学位

学士

修士

$x < y$

$x > y$

ストレス

保険

スタッフ

部門

給料

住所

手紙

キャプテン

探偵

パイロット

教授

教師

弁護士

秘書

アシスタント

裁判官

М
магістр
maǵıstr - mahıstr

М
бакалаўр
bakaláŭr - bakaláŭr

Ғ
ступень
stupéń - stupiėń

М
стрэс
strėс - stres

М
х больш за у
х бoльш за у - х bóľš za u

М
х менш за у
х мeнш за у - х mienš za y

М
аддзел
addzėl - addziėl

М
персанал
persanál - piersanál

Ғ
страхоўка
strachóŭka - strachóŭka

М
ліст
líst - list

М
адрас
ádras - ádras

М
заробак
zaróbak - zaróbak

М
лётчык
liótčyk - liótčyk

М
дэтэктыў
detėktýŭ - detektýŭ

М
капітан
kapítan - kapitán

М
юрыст
jurýst - jurýst

М
настаўнік
nastáŭnik - nastáŭnik

М
прафесар
prafėсар - prafiėсар

М
суддзя
suddziá - suddziá

М
памочнік
pamóčnik - pamóčnik

Ғ
сакратарка
sakratárka - sakratárka

ディレクター
ビジネス

マネージャー

コック

タクシーの運転手

バスの運転手

犯罪者

モデル

アーティスト

電話番号

信号
電話

アプリ

チャット

ファイル

URL

メールアドレス

ウェブサイト

電子メール

携帯

法律

刑務所

証拠

М
кухар
кúхар - kúchar

М
менеджар
мéнеджар - miéniedžar

М
дырэктар
дырэктар - dyréktar

М
злачынец
злачы́нец - zlačýniec

М
кіроўца аўтобуса
кіро́ўца аўто́буса - kiróŭca aŭtóbusa

М
таксіст
таксі́ст - taksíst

М
нумар тэлефона
ну́мар тэлефо́на - númer teliefóna

М
мастак
маста́к - masták

F
мадэль
мадэ́ль - madél

М
чат
чат - čat

М
дадатак
дада́так - dadátak

М
сігнал
сігна́л - sihnál

М
адрас электроннай пошты
а́драс электро́ннай по́шты - ádras
eliekrónnaj póšty

М
url
url - url

М
файл
файл - fajl

М
мабільны тэлефон
мабі́льны тэлефо́н - mabílny
teliefón

F
электронная пошта
электро́нная по́шта - eliekrónnaja
póšta

М
сайт
сайт - sajt

М
доказ
до́каз - dókaz

F
турма
турма́ - turmá

М
закон
зако́н - zakón

罰金

証人

裁判所

署名

損失

利益

顧客

金額

クレジットカード

パスワード

ATM

スイミングプール
競争

電気

カメラ

ラジオ

プレゼント

ボトル

バッグ

鍵

人形

天使

М
суд
суд - sud

M/F
сведка
свѣдка - sviédka

М
штраф
штраф - štraf

М
прибыток
прибыток - prybýtak

F
страта
стра́та - stráta

М
подпіс
пóдпіс - ródpis

F
кредытная картка
креды́тная ка́ртка - kredýtnaja kártka

F
сума
су́ма - súma

М
клиент
клие́нт - klijént

М
басейн
басе́йн - basiéjn

М
банкамат
банкама́т - bankamát

М
пароль
пара́ль - paróľ

N
радыё
ра́дыё - rádyjo

F
камера
ка́мера - kámiera

F
енергія
эне́ргія - eniérhija

М
пакет
пакѣ́т - pakiét

F
бутэлька
бутѣ́лька - butéľka

М
падарунак
падару́нак - padarúnak

М
анёл
анѣ́л - aniól

F
лялька
ля́лька - liálka

М
ключ
ключ - kľuč

櫛

歯磨き粉

歯ブラシ

シャンプー

クリーム
身体

ティッシュペーパー

口紅

テレビ

映画

ニュース

シート

チケット

スクリーン

音楽

ステージ

観客

絵画

冗談

記事

新聞

雑誌

F
зубная щотка

zubnája ščotka - zubnája ščotka

F
зубная паста

zubnája pásta - zubnája pásta

F
расческа
rasčóska - rasčóska

F
сурвэтка
сурвэтка - survétká

M
крэм
крэм - krem

M
шампунь
шампунь - šampún

N
кіно
кінó - kinó

N
ТБ
ТБ - TB

F
памада
памáда - pamáda

M
білет
білét - biliét

N
месца
мэсца - miésca

PL
навіны
навіны - navińy

F
сцэна
сцэ́на - scéna

F
музыка
му́зыка - múzyka

M
экран
экра́н - ekrán

M
жарт
жарт - žart

M
жывапіс
жы́вапіс - žývapis

F
аўдыторыя
аўдыто́рыя - aŭdytóryja

M
часопіс
часо́піс - časópis

F
газета
газе́та - haziéta

M
артыкул
арты́кул - artýkul

広告

自然

灰

火

ダイヤモンド

月
宇宙

地球

太陽

星

惑星

宇宙

沿岸

湖

森

砂漠

丘

岩石

川
大きな

谷

山

島

М
попел
пópел - rópiel

Ф
прырода
прырóда - pryróda

Ф
рэклама
рэклáма - rekláma

М
Месяц
Мéсяц - Miésiac

М
алмаз
алмáз - almáz

М
агонь
агóнь - ahóń

Ф
зорка
зórка - zórka

Н
Сонца
Сóнца - Sónca

Ф
Зямля
Зямл́я - Ziamliá

М
бераг
béраг - biérah

М
сусвет
сусвéт - susviét

Ф
планета
планéта - planiéta

Ф
пустыня
пустýня - pustýnia

М
лес
лес - lies

Н
возера
вóзера - vóziera

Ф
рака
ракá - raká

Ф
скала
скалá - skalá

М
пагорак
пагóрак - pahórak

М
востраў
вóстраў - vóstraў

Ф
гара
гарá - hará

Ф
даліна
далíна - dalína

海洋

海

天気

氷

雪

嵐

雨

風

植物

木

草

薔薇

花
植物

ガス

金属

金

銀

銀は金よりも安いです

金は銀よりも高いです

休日

メンバー

N
надвор'е
надвóр'е - nadvór'je

N
мора
мóра - móra

M
акіян
акі́ян - akiján

M
шторм
шторм - štorm

M
снег
снег - snieh

M
лёд
лёд - liod

F
расліна
раслі́на - raslína

M
вецер
вэ́цер - viécier

M
дождж
дождж - doždž

F
ружа
ру́жа - rúža

F
травá
травá - travá

N
дрэ́ва
дрэ́ва - dréva

M
метал
метáл - mietál

M
газ
газ - haz

F
кветка
квэ́тка - kviétka

Срэбра таннейшае за золата
Срэ́бра танне́йшае за зо́лата -
Srébra tanníejšaje za zólata

N
срэ́бра
срэ́бра - srébra

N
золата
зо́лата - zólata

M
член
член - člen

M
адпачы́нак
адпачы́нак - adpačýnak

Золата даражэйшае за срэбра
Зо́лата даражэ́йшае за срэ́бра -
Zólata daražéjšaje za srébra

ホテル

ビーチ

ゲスト

誕生日

クリスマス

新年

イースター

叔父

叔母

祖母
父

祖父
父

祖母
母

祖父
母

死

墓

離婚

花嫁

花婿

101

105

110

М
ГОСЦЬ
госць - hość

М
ПЛЯЖ
пляж - plaż

М
ГАТЭЛЬ
гатэль - hatél

М
Новы год
Нóвы год - Nóvy hod

PL
Каляды
Каляды - Kaliády

М
дзень нараджэння
дзень нараджэння - dzień
naradżennia

F
цётка
цётка - ciótka

М
дзядзька
дзядзька - dziádźka

М
Вялікдзень
Вялікдзень - Vialíkdzień

F
бабуля
бабу́ля - babúlia

М
дзядуля
дзяду́ля - dziadúlia

F
бабуля
бабу́ля - babúlia

F
магіла
магі́ла - mahíla

F
смерць
сме́рць - smiérć

М
дзядуля
дзяду́ля - dziadúlia

М
жаніх
жані́х - žaních

F
нявеста
няве́ста - niaviésta

М
развод
разво́д - razvód

СТО ДЗЕСЯЦЬ
сто дзе́сяць - sto dziésiać

СТО ПЯЦЬ
сто пя́ць - sto piać

СТО АДЗІН
сто адзі́н - sto adzín

151

200

202

206

220

262

300

303

307

330

373

400

404

408

440

484

500

505

509

550

595

дзвесце два
дзвэ́сце два - dzwieście dwa

дзвесце
дзвэ́сце - dzwieście

СТО ПЯЦЬДЗЯСЯТ АДЗІН
сто пяцъдзясят адзін - sto
piącdziesiąt adzín

дзвесце шэсцьдзясят два
дзвэ́сце шэсцьдзясят два -
dzwieście szesćdziesiąt dwa

дзвесце дваццаць
дзвэ́сце два́ццаць - dzwieście
dwáccać

дзвесце шэсць
дзвэ́сце шэсць - dzwieście szesć

трыста сем
тры́ста сем - trzysta siem

трыста тры
тры́ста тры - trzysta try

трыста
тры́ста - trzysta

чатырыста
ча́тырыста - čatýrysta

трыста семдзесят тры
тры́ста сэ́мдзесят тры - trzysta
siémdziesiąt try

трыста трыццаць
тры́ста тры́ццаць - trzysta trýccać

чатырыста сорак
ча́тырыста sóрак - čatýrysta sórak

чатырыста восем
ча́тырыста во́сем - čatýrysta vósiem

чатырыста чатыры
ча́тырыста ча́тыры - čatýrysta
čatýry

ПЯЦЬСОТ ПЯЦЬ
пяцýсót пяцý - pięćsót pięć

ПЯЦЬСОТ
пяцýсót - pięćsót

чатырыста восемдзесят чатыры
ча́тырыста во́семдзесят ча́тыры -
čatýrysta wósiemdziesiąt čatýry

ПЯЦЬСОТ ДЗЕВЯНОСТА ПЯЦЬ
пяцýсót дзевяно́ста пяцý - pięćsót
dziewianósta pięć

ПЯЦЬСОТ ПЯЦЬДЗЯСЯТ
пяцýсót пяцъдзясят - pięćsót
piącdziesiąt

ПЯЦЬСОТ ДЗЕВЯЦЬ
пяцýсót дзевя́ць - pięćsót dziewiąć

600

601

606

616

660

700

702

707

727

770

800

803

808

838

880

900

904

909

949

990

虎

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬ
шэсцьсёт шэсць - šešćsót šešć

ШЭСЦЬСОТ АДЗІН
шэсцьсёт адзін - šešćsót adzín

ШЭСЦЬСОТ
шэсцьсёт - šešćsót

СЕМСОТ
семсёт - siemsót

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ
шэсцьсёт шэсцьдзясят - šešćsót
šešćdziásiat

ШЭСЦЬСОТ ШАСНАЦЦАЦЬ
шэсцьсёт шаснаццаць - šešćsót
šasnáccać

СЕМСОТ ДВАЦЦАЦЬ СЕМ
семсёт дваццаць сем - siemsót
dváccać siem

СЕМСОТ СЕМ
семсёт сем - siemsót siem

СЕМСОТ ДВА
семсёт два - siemsót dva

ВОСЕМСОТ ТРЫ
восемсёт тры - vosiemsót try

ВОСЕМСОТ
восемсёт - vosiemsót

СЕМСОТ СЕМДЗЕСЯТ
семсёт сёмдзясят - siemsót
siémdziesiat

ВОСЕМСОТ ВОСЕМДЗЕСЯТ
восемсёт вóсемдзясят - vosiemsót
vósiemdziesiat

ВОСЕМСОТ ТРЫЦЦАЦЬ ВОСЕМ
восемсёт трыццаць вóсем -
vosiemsót trýccać vósiem

ВОСЕМСОТ ВОСЕМ
восемсёт вóсем - vosiemsót vósiem

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯЦЬ
дзевяцьсёт дзэвяць - dzieviaćsót
dziéviać

ДЗЕВЯЦЬСОТ ЧАТЫРЫ
дзевяцьсёт чатыры - dzieviaćsót
čatýry

ДЗЕВЯЦЬСОТ
дзевяцьсёт - dzieviaćsót

М
ТЫГР
тыгр - tyhr

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯНОСТА
дзевяцьсёт дзевяноста -
dzieviaćsót dzievianósta

ДЗЕВЯЦЬСОТ СОРАК ДЗЕВЯЦЬ
дзевяцьсёт сóрак дзэвяць -
dzieviaćsót sórak dziéviać

ねずみ

ラット

うさぎ

ライオン

ロバ

象

鳥

おんどり

鳩

ガチョウ

昆虫

虫

蚊

ハエ

アリ

鯨

サメ

イルカ

カタツムリ

カエル

たいてい

М
трус
трус - trus

М
пацук
пацук - pacúk

Ғ
мыш
мыш - myš

М
слон
слон - slon

М
асёл
асёл - asiól

М
леў
леў - lieŭ

М
голуб
голуб - hólub

М
пеўнік
пеўнік - piéŭnik

Ғ
птушка
птушка - ptúška

М
жук
жук - žuk

Н
насякомае
насякомае - nasiakómaje

Ғ
гусь
гусь - huš

Ғ
мурашка
мурашка - muráška

Ғ
муха
муха - múcha

М
камар
камар - kamár

М
дэльфін
дэльфін - delfín

Ғ
акула
акула - akúla

М
кіт
кіт - kit

ча́ста
ча́ста - částa

Ғ
жаба
жаба - žába

М
смоўж
смоўж - smouž

すぐに

突然

それでも

体操

テニス

ランニング

サイクリング

ゴルフ

アイススケート

サッカー

バスケットボール

水泳

ダイビング

ハイキング

イギリス

スペイン

スイス

イタリア

フランス

ドイツ

タイ

хоць
хоць - choć

раптам
ра́птам - ráptam

неадкладна
неадкла́дна - nieadkládna

М
бег
бег - bieh

М
тэніс
тэ́ніс - ténis

Ғ
гімнастыка
гімна́стыка - himnástyka

Н
катанне на каньках
ката́нне на канька́х - katánnie na kańkách

М
гольф
го́льф - hólf

М
веласпорт
вела́спо́рт - vielaspórt

Н
плаванне
пла́ванне - plávannie

М
баскетбол
баске́тбо́л - baskietból

М
футбол
фу́тбо́л - futból

Ғ
Вялікабрытанія
Вялікабрыта́нія - Vialikabrytánija

М
пешы турызм
пе́шы туры́зм - piěšy turýzm

М
дайвінг
да́йвінг - dájvinh

Ғ
Італія
Іта́лія - Itálija

Ғ
Швейцарыя
Швейца́рыя - Šviejcáryja

Ғ
Іспанія
Іспа́нія - Ispránija

М
Тайланд
Тайла́нд - Tajlánd

Ғ
Германія
Герма́нія - Hiermánija

Ғ
Францыя
Фра́нцыя - Fráncyja

シンガポール

ロシア

日本

イスラエル

インド

中国

アメリカ合衆国

メキシコ

カナダ

チリ

ブラジル

アルゼンチン

南アフリカ

ナイジェリア

モロッコ

リビア

ケニア

アルジェリア

エジプト

ニュージーランド

オーストラリア

F
Японія
Япóнія - Japónija

F
Расія
Расі́я - Rasíja

M
Сінгапур
Сінгапúр - Sinhapúr

M
Кітай
Кіта́й - Kitáj

F
Індыя
Íндыя - Índyja

M
Ізраїль
Ізра́іль - Izráil

F
Канада
Кана́да - Kanáda

F
Мексіка
Méксика - Miéksika

PL
Злучаныя Штаты Амерыкі
Злучаныя Шта́ты Аме́рыкі -
Zlúčanyja Štáty Amiéryki

F
Аргенціна
Аргенці́на - Arhiencína

F
Бразілія
Бразі́лія - Brazílija

F
Чылі
Чы́лі - Čýli

F
Марока
Маро́ка - Maróka

F
Нігерыя
Ніге́рыя - Nihíeryja

F
Паўднёвая Афрыка
Паўднёвая А́фрыка - Paŭdnióvaja
Áfryka

M
Алжыр
Алжы́р - Alžýr

F
Кенія
Ке́нія - Kiénija

F
Лівія
Лі́вія - Lívija

F
Аўстралія
Аўстра́лія - Aŭstrálija

F
Новая Зеландыя
Но́вая Зеланды́я - Nóvaja Zielándyja

M
Егіпет
Егі́пет - Jehípiet

アフリカ

ヨーロッパ

アジア

アメリカ

十五分

三十分

四十五分

1:00

2:05

3:10

4:15

5:20

6:25

7:30

8:35

9:40

10:45

11:50

12:55

午前一時

午後二時

F
Азія
Áзія - Ázija

F
Еўропа
Еўропа - Jeŭrópa

F
Афрыка
Афрыка - Áfryka

паўгадзіны
паўгадзіны - paŭhadzíny

чвэрць гадзіны
чвэрць гадзіны - čverć hadzíny

F
Амерыка
Амерыка - Amiéryka

дзве гадзіны пяць хвілін
дзве гадзіны пяць хвілін - dzvie
hadzíny piac chvilín

адна гадзіна
адна гадзіна - adná hadzína

тры чвэрці гадзіны
тры чвэрці гадзіны - try čvérci
hadzíny

**пяць гадзін дваццаць
хвілін**
пяць гадзін дваццаць хвілін - piac
hadzín dváccać chvilín

чвэрць пятай
чвэрць пятай - čverć piátaj

тры гадзіны дзесяць хвілін
тры гадзіны дзесяць хвілін - try
hadzíny dziésiać chvilín

восем трыццаць пяць
восем трыццаць пяць - vósiem
trýccać piac

палова восьмай
палова восьмай - palóva vósmaĵ

**шэсць гадзін дваццаць
пяць хвілін**
шэсць гадзін дваццаць пяць хвілін
- šesć hadzín dváccać piac chvilín

**без дзесяці хвілін
дванаццаць**
без дзесяці хвілін дванаццаць -
biez dziesiaci chvilín dvanáccać

без чвэрці адзінаццаць
без чвэрці адзінаццаць - biez čvérci
adzináccać

**без дваццаці хвілін
дзесяць**
без дваццаці хвілін дзесяць - biez
dvaccací chvilín dziésiać

дзве гадзіны папаўдні
дзве гадзіны папаўдні - dzvie
hadzíny paraŭdní

адна гадзіна ночы
адна гадзіна ночы - adná hadzína
nóčy

без пяці хвілін гадзіна
без пяці хвілін гадзіна - biez piací
chvilín hadzína

先週

今週

来週

去年

今年

来年

先月

今月

来月

2014-01-01

2003-02-25

1988-04-12

1899-10-13

1907-09-30

2000-12-12

額

皺

顎

頬

髭

睫毛

наступны тыдзень
настúпны тýдзень - nastúpny
týdzień

гэты тыдзень
гэты тýдзень - héty týdzień

мінулы тыдзень
мінýлы тýдзень - minúly týdzień

наступны год
настúпны год - nastúpny hod

гэты год
гэты год - héty hod

мінулы год
мінýлы год - minúly hod

наступны месяц
настúпны мéсяц - nastúpny miésiac

гэты месяц
гэты мéсяц - héty miésiac

мінулы месяц
мінýлы мéсяц - minúly miésiac

**дванаццатага красавіка тысяча
дзевяцьсот восемдзесят восьмага
года**
дванáццатага красавікá тýсяча
дзевяцьсúт вóсемдзесят вóсьмага гóда -
dvanáccataha krasaviká týsiača dzieviaćsót
vósiemdziesiat vósmaha hóda

**дваццаць пятага лютага дзве
тысячы трэцяга года**
двáццáць пýтага лýтага дзве тýсячы
трéцяга гóда - dváccać piátaha liútaha dzvie
týsiačy tréciaha hóda

**першага студзеня дзве тысячы
чатырнаццатага года**
пéршага стýдзеня дзве тýсячы
чатырнáццатага гóда - piéršaha stúdzienia
dzvie týsiačy čatyrnáccataha hóda

**дванаццатага снежня
двухтысячнага года**
дванáццатага снéжня
двухтýсячнага гóда - dvanáccataha
snieżnia dvuchtýsiačnaha hóda

**трыццатага верасня тысяча
дзевяцьсот сёмага года**
трыццáтага вéрасня тýсяча дзевяцьсúт
сéмага гóда - tryccátaha viérasnia týsiača
dzieviaćsót siómaha hóda

**трынаццатага кастрычніка тысяча
восемсот дзевяноста дзявятага
года**
трынáццатага кастрычнiкá тýсяча
восемсúт дзевяноста дзявýтага гóда -
trynáccataha kastrýčnika týsiača vosiemsót
dzievianósta dziaviátaha hóda

М
падбародак
падбарóдак - padbaródaк

Ф
маршчына
маршчýна - marščýna

М
лоб
лоб - lob

PL
вейкі
вэйкi - viéjki

F
барада
барадá - baradá

F
шчака
шчакá - ščaká

眉

ウエスト

項

胸部

親指

小指

薬指

中指

人差し指

手首

爪

かかと

背骨

筋肉

骨
身体

骸骨

肋骨

椎骨

膀胱

静脈

動脈

F
патыліца
патыліца - patýlica

F
талія
тáлія - tálija

N
брыво
брывó - bryvó

M
мезенец
мэзенец - miézieniec

M
вялікі палец
вялікі пáлец - vialíki páliec

F
грудная клетка
грудна́я клі́тка - hrudnája kliétka

M
указальны палец
указа́льны пáлец - ukazálny páliec

M
сярэдні палец
сярэ́дні пáлец - siarédni páliec

M
безназоўны палец
безназо́ўны пáлец - bieznazóŭny páliec

F
пятка
пята́ка - piátka

M
пазногаць
пазно́гаць - paznóhać

N
запясце
запáсце - zapiásce

F
косць
ко́сць - kosć

M
мускул
му́скул - múskul

M
пазваночнік
пазванóчнік - pazvanóčnik

M
пазванок
пазванóк - pazvanók

N
рабро
рабро́ - rabró

M
шкілет
шкіле́т - škiliét

F
артэрыя
артэ́рыя - artéryja

F
вена
ве́на - víena

M
мачавы пузыр
мачавы́ пузы́р - mačavý puzýr

膣

精子

陰茎

睾丸

ジューシー

辛い

塩辛い

生

ゆでた

恥ずかしそうな

欲深い

厳しい

耳が聞こえない

М
пеніс
пéніс - ріénis

Ғ
сперма
спéрма - спіérma

Ғ
похва
пóхва - рóchva

востры
вóстры - vóstry

сакавіты
сакавіты - sakavítý

Н
ячка
яéчка - jajéčka

вараны
váраны - várapu

сыры
сыры - surý

салёны
салёны - salióny

строгі
стрóгі - stróhi

прагны
пра́гны - práhny

сарамлівы
сарамлі́вы - saramlívy

глухі
глухі́ - hluchí